

АЗЁРЫ

У раёне звыш 70 азёр. Найбольш вялікія з іх — Лукомскае, Жэрынскае, Чарэйскае, Баярскае.

Лукомскае возера знаходзіцца ў басейне р. Улы. Плошча $36,7 \text{ км}^2$, даўжыня — $3,5 \text{ км}$, найбольшая глыбіня — $11,5 \text{ м}$, сярэдняя — $6,6 \text{ м}$. Назва ад старажытнарускага слова «лука», што значыць выгіб, круты паварот ракі, нізкі ці лясісты мыс. Возера ледавіковага паходжання, запруднага тыпу. Катлавіна выцягнута мерыдыянальна. Даўжыня берагавой лініі 36 км . Берагі малапарэзаныя, пераважна спадзістыя, зараслі травой, хмызняком, лесам. Дно знижаецца да сярэдзіны, на Пн і на ПДУ знаходзіцца водмелі і астравы, якіх 5 (агульная плошчай $0,7 \text{ км}^2$). Літараль складзена з пясчана-ілістых, радзей з тарфяністых адкладаў. Прафундаль азёрнай чашы выслана аліўкавымі краменязёмістымі сапропелямі. Ваганні

ўэройню вады за год складаюць $0,44 \text{ см}$, найбольшыя ў 1956 г. даходзілі да $0,79 \text{ см}$.

Ледастаў пачынаецца ў снежні, заканчваецца ў сярэдзіне красавіка. Сярэднямесячная тэмпература вады на паверхні ў ліпені — жніўні складае $+17,6 - +22,7^\circ\text{C}$. Вада насычана кіслародам. Возера праточнае: у яго ўпадае р. Цытранка, сцёк вады праз Лукомку. Водазабор на Пн і З узгорысты, на Пд — плоская забалочаная нізіна. Пад ворывам занята 35% , пад лесам і хмызняком — 25 , пад балотамі і забалочанымі землямі — 7% тэрыторыі вадазбору. Шырыня паласы трыснягу, чароту і сітніку даходзіць да 100 м . Возера багатае рыбай. Водзяцца лещ, плотка, акунь, гусцяра, шчупак, верхаводка, сіг, сом, язь, лінь, мянтуз, карась.

Жэрынскае возера — другое па величыні ў раёне, але неглыбокое. Плошча воднага люстэрка $8,74 \text{ км}^2$. Назва звязана са стараславянскім словам «же-



Чарэйскія возера